

Алесь Сматянчук (Гародня)

Апологія вуснай гісторыі

У другой палове 20 ст. у развіцці сацыяльных і гуманітарных дысцыплінаў адбыўся выразны паварот да чалавека, да яго ўнутранага і вонкавага свету. Адным з піянероў гэтых пераменаў у гісторычнай навуцы стаў заснавальнік вядомай гісторычнай школы “Аналай” Марк Блок. У працы “Апологія гісторыі або рамяство гісторыка” ён пісаў: “Прадметам гісторыі з’яўляецца чалавек. Больш дакладна – людзі... За контурамі краявіду, прыладамі працы або машынамі, за самымі, як падаецца, сухімі дакументамі і інстытутамі, цалкам адчужжанымі ад тых, хто іх заснаваў, гісторыя імкнення бачыць людзей. Хто гэтага не зразумеў, той у лепшым выпадку, можа стаць толькі чорнарабочым эрудыцыем. Сапраўдны ж гісторык падобны на казачнага людажэрцу. Дзе пахне чалавечынай, там, ён ведае, яго чакае здабыча”¹.

С працэсам свайго роду “ачалавечвання” сацыяльных дысцыплінаў звязана ператварэнне “вуснай гісторыі” ў новы метад гісторычнага даследавання. Запіс успамінаў практикаваўся даследчыкамі здаўна. Аднак звычайна ўспаміны выкарыстоўваліся толькі як дадатковы элемент даследавання, як другарадная крыніца. Сёння вусная гісторыя ператварылася ў самастойны і арыгінальны метад гісторычнай навукі.

Вусная гісторыя мае асаблівую каштоўнасць на постсавецкіх тэрыторыях. У Савецкім Саюзе гісторычнай навука была цалкам пазбаўлена такой неабходнай умовы для развіцця, якой з’яўляецца свабода даследавання. Гісторыю зрабілі паслухмянай служкай “адзіна правільнай ідэалогіі”. Варта згадаць эпіграф да кнігі Чэслава Мілаша “Скуты розум”: “*Калі двух сварацца, а адзін мае 55% рацыі, дык вельмі добра і няма чаго тузяцца. А хто мае 60%? Гэта цудоўна, гэта вялікае ішасце, і няхай Пану Богу дзякуне. А што б сказаць пра 75%? Разумныя людзі кажуць, што гэта падазрон. Ну, а што – пра 100%? Той, хто кажа, што мае 100% рацыі, той паскудны гвалтаўнік... і найвялікіи лайдак (Стары жыд з Падкарпацця)*”².

Афіцыйная гісторычная памяць стала сапраўднай фабрыкай хлусні, а большая частка гісторыкай – партыйнымі пропагандыстамі. Людзям навязвалася такая гісторыя, якая ніколі не перажывалася іх продкамі. Некаторыя гісторычныя эпізоды перапісваліся ў залежнасці ад палітычнай і ідэалагічнай сітуацыі па не-

¹ Блок М. Апология истории или ремесло историка. Москва, 1976. С. 17-18.

² Мілаш Ч. Скуты розум. Менск-Вільня, 2000. С. 7.

калькі разоў. У гэтыхумовах асабістая памяць станавілася амаль адзіным шляхам да гістарычнай праўды. Менавіта ў ёй праяўлялася вострая грамадская патрэба праўдзівай гісторыі.

Беларускаму даследчыку асабліва важна спалучаць дакументальныя пісьмоўня крыніцы з дадзенымі вуснай гісторыі. Большасць гісторыкаў фармаваліся як даследчыкі ва ўмовах спецыфічнай практикі дакументальнай мовы (напісана адно, а трэба разумець іншае), псіхалогіі вымушанага падвойнага мыслення, звычкі да ідэалагічнага самарэдагавання.

Вусная гісторыя, як галіна навукі, не мела шанцаў атрымаць развіццё ў гады савецкага таталітарызму. Для жыхара СССР пісаць мемуары, весці асабісты дзвінік, выказваць і тым больш запісываць шчырыя ўражанні пра тое, што адбывалася, было небяспечна. Нікто не мог гарантаваць, што гэтыя дакументы не апынуцца ў “кампетэнтных органах” і не стануць доказамі антысаветызму аўтара.

Савецкі час не быў перыядам шчырасці нават з самім сабой, не гаворачы ўжо пра суразмоўцу, які мог аказацца сексотам. Наступствам таталітарнага кан тролю над думкамі стала фактычная страта мемуарнай літаратуры. І хоць у 60–70-я гг. 20 ст. у СССР пачалі выдавацца ўспаміны генералаў, дзеячоў навукі і культуры ды інш. называць гэтыя творы мемуарамі вельмі цяжка. Яны альбо пісаліся спецыялістамі з адпаведных навукова-даследчых інстытутаў, альбо падвяргаліся такой жорсткай цэнзуры, што ўласна аўтарскіх думак там амаль не заставалася. А часцяком яны пісаліся на спецыяльнную ідэалагічную замову.

Але нават гэтыя “лакіраваныя” працы не былі выкарыстаныя гісторыкамі, якіх мала цікавіла гісторыя грамадства. Галоўная ўвага надавалася гісторыі КПСС і развіццю народнай гаспадаркі. Нядзіуна, што даследчыкі не заўважылі катастроfu калектывізацыі, упадак культуры, деградацыю маральных каштоўнасцяў. Яны не прыкметлі разбуральнага ўплыву сацыялістычных пераутварэнняў на культурную эліту нацыі, не здолелі асэнсаваць падзеі апошній вайны як чалавечую трагедыю.

Існуюць і іншыя прычыны асаблівай актуальнасці вуснай гісторыі ў вывучэнні гісторыі Беларусі. 20 ст., якое стала стагоддзем ліквідацыі непісьменнасці, адначасна прынесла змяншэнне колькасці традыцыйных эпістальярных матэрыялаў, знішчыла традыцыі сямейных хархіваў, выклікала спад мемуаратворчасці. Сацыяльныя і ваенныя катастрофы першай паловы 20 ст. прывялі да вынішчэння масіваў пісьмовых дакументаў. Гісторыкі савецкага перыяду ў вялікай ступені аказаліся пакінутымі сам на сам з крыніцамі афіцыйнага характару. Не ўсе з іх вытрымалі гэтае выпрабаванне. Знаёмыя з іх працамі прымушае згадаць слова знакамітага французскага даследчыка Л.Феўра, які аднойчы заўважыў, што самы агідны тып хлусні – гэта хлусня, якая абапіраецца на гістарычныя факты.

Выход з супяречнасці паміж патрэбай вывучэння сацыяльнай гісторыі і станам крыніцаў можа быць знайдзены ў стварэнні адпаведных дакументальных матэрыялаў якраз сродкамі вуснай гісторыі. Кожнага чалавека ў пэўнай сітуацыі

можна разглядаць як свайго роду “вусны архіў”. Вусная гісторыя пашырае кола гістарычных крыніцаў, ператвараючы вусны апавяд ў гістарычны дакумент.

Люсіен Феўр неяк заўважыў, што для даследчыка ўсё можа быць дакументам. “Гісторыя, безумоўна, ствараецца на падставе пісьмовых дакументаў, каліяны ёсць, – пісаў ён. – Але яна можа і павінна стварацца іbezпісьмовых дакументаў, калі іх няма. Пры адсутнасці звычайных колераў гісторык можа збіраць свой мёд з усяго таго, што дае яму яго вынаходлівасць. Гэта могуць слова і знакі, краявіды і карціны... зацменні месяца і формы хамутоў, геалагічная экспертыза камянёў і хімічны аналіў метала, з якога зроблены шпагі, – адным словам, усё тое, што належыць чалавеку, залежыць ад яго, служыць яму... пазначае яго прысутнасць і дэйнасць... Ці не праўда, што частка нашай працы – працы гісторыка – і без сумнення, самая захапляльная яе частка, складаецца з пастаянных намаганняў прымусіць размаўляць нямыя рэчы, прымусіць іхказаць тое, што самі па сабе яны не гавораць...”³

Аднак многія даследчыкі вельмі скептычна ставяцца да вуснай гісторыі. У чым прычына гэтага скепсісу? Па-першы, вусная гісторыя звычайна трактуеца як ілюстрацыя. Лічыцца, што атрыманыя матэрыялы ніколі не стануть галоўнымі пры вывучэнні сучасных грамадстваў і не дапамогуць сформуляваць гіпотэзы адносна маштабных гістарычных падзеяў. Прыхільнікі метаду славутага Леапольда Ранке, які лічыў пісьмовы дакумент самым дасканалым тыпам крыніцы, успрымаюць вусную інфармацыю як непаўнавартасную і другарадную (Варта прыгадаць расейскі выраз: “Врёт как очевидец”). Паводле гісторыкаў-документалістаў крыніцы павінны мець фіксаваную форму, дакладную храналогію, а таксама падмакаўвацца іншымі аднатаўпнымі крыніцамі. Усё гэта дзеля магчымасці прaverki krynnicy roznymi sposabami.

Па-другое, лічыцца, што вусная гісторыя замыкаецца ў малым маштабе. Сцвярджаецца, што яна распавядае або дробязі пра значныя асобы або важныя рэчы (паводле іх уласнага разумення) пра нязначныя асобы. Да таго ж памяць вядомых асобаў схільная да самаапраўдання, а памяць малавядомых персоноў схільная да правалаў⁴.

Нарэшце, адзначаецца, што вусная гісторыя не фіксуе сацыяльных перамен. У адказ можна адразу заўважыць, што не толькі дадзеныя вуснай гісторыі, але таксама ўсе пісьмовыя крыніцы патрабуюць крытычнага да сябе стаўлення. Пры гэтым не ўсе яны ўстане вытрымаць гэтую крытыку. Досвед перыяду панавання г.зв. “навуковай гісторыі” між іншымі высвятліў слабыя пазіцыі гісторыкаў-документалістаў. Стала відавочным, што залішне даверлівае стаўленне да непацверджаных пісьмовых крыніцаў можа прывесці да сур’ённых памылак. Не трэба думаць, што дакументальныя крыніцы перададзены нам адвольна і несвядома. Можна прыгадаць, што да гэтага часу не знайдзена дакумента, які бы зафіксаваў

³ Цыт. па: Про А. Двенадцать уроўков по истории. Москва, 2000. С. 84.

⁴ Прынз Г. Вусная гісторыя // Беларускі гістарычны агліяд. 2000. Т. 7. Сшытак 2 (13). С. 438.

распараджэнне Адольфа Гітлера пра пачатак аперациі вынішчэння жыдоў, г.зв. “перасялення”. Зато знайдзены дакумент з загадам Германа Герынга. Але, зразумела, што без загаду фюрэра гэтая акцыя ніколі б не распачалася.

Можна таксама прыгадаць вядомую савецкую (партыйную) практыку пра вядзення непратацаліруемых паседжанняў Палітбюро ЦК ВКП(б). Наўрадці калі-небудзь будуть знайдзеныя дакументы пра забойства Янкі Купалы ў чэрвені 1942 г. у Маскве. Можна згадаць і іншыя выпадкі свядомага знішчэння пісьмовых дакументаў. Калі ўсё ж такі знаходзяцца доўгашуканыя дакументы, яны іншым разам прымушаюць успомніць пра фрагменты асабістых успамінаў, калісьці прызнаемых сумніўнымі.

Трэба прыгадаць таксама практыку закрыцця архіваў, якая характэрна не толькі для таталітарных грамадстваў. Напрыклад, у Вялікабрытаніі прыняты закон пра тое, што архівы адкрываюцца праз “30 з нечым гадоў” пасля падзеі. Гэтае “нечым” прыводзіць да таго, што да гэтага часу не адкрытыя для даследчыкаў матэрыялы, звязаныя з трагічнай смерцю над Гібралтарам генерала Уладыслава Сікорскага.

Апроч таго існуе публічная версія выступу палітыка (у прыватнасці, кіраўніка дзяржавы) і апублікованая версія, якая, напрыклад, у нашай айчыннай сітуацыі досыць моцна адрозніваецца ад арыгіналу. Дарэчы, сучасная ідэалагічная сітуацыя ў нашай краіне ізноў прымушае ставіць праблему ўзаемадносінаў гісторыі і палітыкі. Абмяжуся толькі заўвагай, што гісторыя, якая распавядае пра змены палітычных рэжымаў, урадаў і іх кіраўнікоў, непазбежна займаеца дэсакралізацыяй палітыкі. У гэтай сувязі варта працьтаваць такога славутага кіраўніка міжнароднага камуністычнага руху, як Мікіта Хрушчоў: “Гісторыкі – небяспечныя людзі. Яны разбураюць усё” (У вуснах такога чалавека – гэта гучыць як камплімент).

Відавочна, што можна сказаць і вусную традыцыю, і афіцыйныя дакументы, але праблему недакладнасці вуснай гісторыі лягчэй заўважыць і выправіць.

Аўтар кнігі “Вусная традыцыя як гісторыя” амерыканскі даследчык Ян Вансіна заўважыў, што адносіны пісьмовых крыніцаў да вусных не з’яўляюцца адносінамі тыпу адносінаў опернай прымадонны і яе дублёршы – калі зорка співаець не можа, з’яўляецца дублёрша, г.зн., калі церпіць няўдачу пісьмовы дакумент, на сцэну выходзіць традыцыя. Гэта не так. Вусныя сведчанні служаць для праверкі іншых крыніцаў, як і тыя ў сваю чаргу папраўляюць іх саміх⁵.

Як заўважыў Гуйн Прынз, моц вуснай гісторыі – гэта моц кожнага метадалагічна кампетэнтнага гісторыка. Узаемаправерка крыніцаў – гэта абавязак не толькі вусных гісторыкаў. Развіццё глабальнай электроннай вуснай і візуальнай культуры ставіць пад сумнёў высокую самацэнку традыцыйнай гісторыографіі, заснаванай на дакументах. Усе гісторыкі роўныя перад гэтым выклікам⁶.

⁵ Цыт. па: Прынз Г. Вусная гісторыя... С. 418.

⁶ Тамсама. С. 443.

Варта заўважыць, што людзі могуць распавесці тое, што не захавалася ў гісторычных дакументах. Вусная гісторыя часта стварае адзіную магчымасць даведацца пра пэўную падзею. А сабістая памяць дае свежасць і багацце дэталяў, якія іншым шляхам атрымаць немагчыма. Яна дазваляе пісаць гісторыю малых групай і геаграфічна малых тэрыторый. Нараджаюцца тэксты, насычаныя фактурай, што дазваляе зрабіць грунтоўны антрапалагічны аналіз.

Біяхімія памяці слаба вывучана. Але даследаванні розных відаў памяці ўсё больш зыходзяцца на тым, што доўгатэрміновая памяць, асабліва індывідаў, якія ўступілі ў фазу, якую псіхологі называюць “агляд жыцця”, можа быць неверагодна дакладнай. У якасці прыклада, можа згадаць аповяд жыхаркі Гародні Крысціны Жулегі (1934 г. нар.) пра братанне нямецкіх і савецкіх салдатаў у Гародні ў верасні 1939 г.⁷ Аповяд выклікаў недавер, бо ніякіх дадзеных у архівах і ў гісторычнай літаратуры пра “братанне” няма. Але іншыя сведкі пачвердзілі ўспаміны жанчыны, якой у 1939 г. было толькі 5 гадоў. Падобная з'ява асабліва справядлівая для моцных, несвядомых успамінаў з дзяцінства, калі чалавек бачыць і запамінае менавіта тое, што адбываецца, а не тое, чаго ён чакаў, як гэта часта атрымліваецца ў дарослых.

Безумоўна, вусная гісторыя не можа прэтэндаваць на дасягненне нейкай абсалютнай гісторычнай ісціны. Але яна ў адрозненні ад традыцыйных метадаў даследавання стварае магчымасці ацяціць, ахарактарызаваць, убачыць тую або іншую падзею вачыма звычайнага чалавека, які воляю аbstавінаў стаўся яе сведкам ці непасрэдным ўдзельнікам. Гэта, безумоўна, вельмі суб'ектыўная карцінка падзеі, але і ў гэтым можна знайсці карысць, бо з такіх шматлікіх суб'ектыўных карцінак таксама складаецца вобраз мінулага. Вусная гісторыя, нарэшце, дае шанц выказацца невядомым сведкам ці ўдзельнікам падзеі.

Займаючыся вуснай гісторыяй, нельга забываць, што кожнае гісторычнае даследаванне распачынаецца з пытання. Без яго няма гісторыі. Іншым разам пытанне можа быць імпліцытным. Але, калі яно не існуе наогул, даследчык можа згубіць арыентацыю, бо не будзе ведаць, дзе шукаць і што шукаць. Здараеца, што пытанне на першым этапе з'яўляецца недакладным. Калі ж яно не ўдакладняецца ў далейшым, то даследчык асуджаны на правал. Як заўважыў Антуан Про: “Мы ніколі не знаходзім адказаў на пытанні, якія не ставілі”⁸.

Пытанне – гэта не толькі пастаноўка праблемы, гэта яшчэ і фундамент гісторычнага аб'екта. На момант фармуліроўкі пытання ў гісторыка ўжо ёсьць пэўнае ўявленне пра тыя кропкі, якія будуць выкарыстаны. Фактычна, сама пытанне ўтворае гісторычную кропку.

Наступным этапам з'яўляецца выпрацоўка рабочай гіпотэзы. Люсіен Феўр неяк заўважыў: “Калі гісторык не ставіць праблем, альбо, ставячы іх, не фарму-

⁷ Горад святога Губерта. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Гісторыя Гародні XX ст. у вусных успамінах / Пад рэд. А. Смаленчука. Сейны, 2002. С. 14.

⁸ Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 77.

люе гіпотэз, якія павінны дапамагчы іхвырашыць, то можна з упэўненасцю сцвярджаць, што гэты гісторык у разумовых здольнасцях саступае апошняму з мужыкоў, які ведае, што нельга выпускаць жывёлу куды-небудзь, на першае трапіўшае поле, па якому яна разыдзеца і будзе пасція як-небудзь. Ён ведае, што жывёлу трэба адвесці на вызначаны выган, прывязаць да калка... И гэты мужык, безумоўна, мае рацыю”⁹.

Напрыклад, у аснове аднаго з даследаванняў аўтара гэтых радкоў стаяць пытанні “Які вобраз II-й сусветнай вайны захаваўся ў памяці жыхароў Заходняй Беларусі? Наколькі ён адпавядае версіі сучаснай беларускай гісторыяграфіі?”

Рабочая гіпотэза грунтавалася на тэзісе пра адметнасць і непадобнасць ваеннаі сітуацыі ў розных частках Беларусі. У далейшым стала магчымым казаць нават пра “дзве вайны” ў Беларусі. Адна вайна адбывалася ў яе заходніх частцы, іншая – ва ўсходніх. Аднак афіцыйная гісторыяграфія вайны часоў СССР зыходвіла якраз з яе адзінства. Прычым, за аснову браліся падзеі, якія мелімесца на ўсходзе Беларусі. Быў распрацаваны апытальнік “Заходняя Беларусь у II-й сусветнай вайне”.

Іншае даследаванне, звязанае з працай над кнігай пра Рамана Скірмунта, распачыналася з пытання: *Як успрымалі і як ставіліся да Р. Скірмунта жыхары Піншчыны ў 20-30-я гг. XX ст.?* Рабочая гіпотэза грунтавалася на тэзісе, што існуючы ў гісторычнай літаратуры савецкіх часоў вобраз Р. Скірмунта, створаны не гісторыкамі, а партыйнымі ідэолагамі, не адпавядаў рэчаіснасці. Быў распрацаваны апытальнік “Жыццё і смерць Рамана Скірмунта ў вусных успамінах жыхароў Піншчыны”.

Складанне апытальніка праду гледжвае пэўны ўзровень ведаў пра проблему даследавання. Пытанні павінны быць зразумелыя для людзей і сферм ульяваныя такім чынам, каб рэспандэнт (ці інфармат) мог распавядаць, а не абмяжоўвацца аднас кладовым і адказамі. Звычайна першы дзеяні ўпраўлення прымушае правесці рэдагаванне апытальніка на падставе назапаша нага вопыту.

Характэрнай памылкай многіх даследчыкаў з’яўляецца тое, што пытанні чasta ставяцца ў духу Фукідзіда альбо Тацыта (*Што? і Як?*). Пры гэтым ігнаруеца пытаннне *Чаму?* А менавіта яно ў вуснай гісторыі з’яўляецца адным з галоўных, бо дазваляе зразумець матывы чалавечых паводзін. Гэта выключна важны момант вуснай гісторыі. Наогул, вусная гісторыя не часта дае новыя важныя гісторычныя факты. Затое яна дапамагае зразумець матывы паводзінай і адносіны людзей да тыхабо іншых падзеяў. У працы вуснага гісторыка на адным з першых месцаў павінны стаяць пытанні *Чаму? і Навошта?* (Зразумела, аднак, што гэта зноў жа датычыць не толькі вуснай гісторыі).

Падчас палявых даследаванняў варта працаваць невялікімі групамі – 2-3 асоцыя. Найлепшы варыянт – утрох, калі вядзе размову адзін, а калегі дапамагаюць вытрымаць стрыжнявую лінію апытальніка і максімальна поўна запісаць успаміны.

⁹ Цытата па: Про А. Двенадцать уроков... С. 78.

іны. Зразумела, што да аптытальніка трэба падыходзіць творча. Падчас размоваў можа з'яўіца новая (непрадупледжаная) інфармацыя, якую трэба адразу ўлічыць і выкарыстаць.

Поспех працы вуснага гісторыка залежыць ад умення наладзіць контакт з чалавекам, выклікаць давер і жаданне падзяліцца ўспамінамі. Тым больш, што насцярожанасць да чужых – гэта хараکтэрная рыса амаль кожнай беларускай вёскі. Жыццёвы вопыт многіх старых людзей прымушае насцярожана, часта з недаверам або боязню ставіцца да даследчыкаў. За гэтым звычайна стаіць боязнь уладаў і недавер да чужых. Іншым разам апытаць варта пачаць з размовы пра сям'ю і дзіцячыя гады інфарманта. Абавязкова павінна прысутнічаць зацікаўленасць у размове.

Важна таксама ісці ў вёску, ведаючы з кім будзе весці размову. Дзеля гэтага варта распачаць экспедыцыю з дня працы ў сельсавете, дзе вывучаюцца спісы яго жыхароў. Пасля прыходу ў вёску яны адразу ўдакладняюцца. Звычайна з дзесяці чалавек паводле спісаў сельсавету рэальна атрымліваецца правесці размову з двумя-трыма асобамі.

Вельмі добрыя вынікі дае сумяшчэнне вуснай гісторыі з іншымі метадамі гісторычнага даследавання. У прыватнасці, пажаданы аглід могілак і помнікаў, наведванне храмаў (калі ёсць гэта ёсць), знаёмства з іншымі мясцовымі асаблівасцямі.


Пасля запісу ўспамінаў (пажадана на дыктафон) вельмі важна хутка апрацаўваць матэрыялы. Першая апрацоўка – максімальная дакладны перанос дыктафонных запісаў або канспекту размовы на паперу дзеля максімальна поўнага яе аднаўлення. Другое рэдагаванне звычайна звязана з падрыхтоўкай матэрыялаў ці вынікаў іх аналізу да друку. Пажадана сумяшчаць захаванне моўных, стылевых (індывідуальных) асаблівасцяў кожнага запісу з яго яснасцю (празрыстасцю) дзеля магчыма шырокага выкарыстання іншымі даследчыкамі як гісторычнай крыніцы.

На падставе апісанай вышэй методыкі праводзілася даследаванне “**Гісторычная памяць і нацыянальная самасвядомасць польскага насельніцтва беларуска-польскага паўмежжа**”*.

Падставай для даследавання сталі вусныя ўспаміны жыхароў вёсак усходняй часткі Сапоцкінскага пасялковага савету. Яны запісваліся паводле аптытальніка “Захоўная Беларусь у другой сусветнай вайне. 1939-1945”.

У выніку палявых досьледаў было запісано болей за 60 успамінаў жыхароў пасёлка Сапоцкін, вёсак Васілевічы, Гаракі, Усенікі, Асочнікі, Ятвэзь, Селіванаўцы, Каўняны, Радзівілкі, Песчаны, Шынкаўцы ды інш. Рэспандэнтамі былі жыхары

*тэкст падрыхтаваны на падставе матэрыялаў палявых досьледаў, якія праводзіліся ўдзельнікамі гарадзенска-варшаўскай сесіі “Беларуска-польскае паўмежжа”. Сесія была арганізаваная Цэнтрам вывучэння антычнай традыцыі пры Варшаўскім універсітэце (OBTA) і Лабараторыяй праблемаў рэгіянальнай культуры пры Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы. Досьледы праводзіліся ў верасні 2002 г. на тэрыторыі Сапоцкінскага пасялковага савету Гарадзенскага раёну.



Карта мікрарэгіёну даследаванняў гістарычнай памяці жыхароў беларуска-польска-літоўскага паўзмежжа

ры гэтых вёсак 1912 – 1931 гг. нараджэння. Пераважную іх большасць складалі беларускія палякі.

Матэрыялы апытанияў дазволілі пазнаёміцца з асаблівасцямі гістарычнай памяці жыхароў дадзенага мікрарэгіёну на беларуска-польскім паўзмежжы. Гэта праблема цікавая як сама па сабе, так і ў сувязі з той роллю, якую адыгрывае гістарычная памяць у працэсе фармавання нацыянальной свядомасці. Вядома, што памяць з'яўляецца істотным элементам культуры, а ў выпадку нацыянальнай ідэнтыфікацыі жыхароў не толькі беларуска-польскага паўзмежжа, а практычна ўсёй Цэнтральна-Усходній Еўропы часцякам адыгрывае ролю вызначаль-

нага фактару. Запісаныя ўспаміны ўтрымліваюць інфармацыю, якая дае падставы для пэўных разважанняў адносна асаблівасцяў нацыянальнай самасвядомасці польскай супольнасці Беларусі. Выяўленне гэтых асаблівасцяў з'яўляецца галоўнай мэтай дадзенага тэксту.

Аб'ектам аналізу сталі адказы рэспандэнтаў на наступныя пытанні:

1. Калі і як вы даведаліся пра пачатак вайны?
2. Як людзі аднесліся да прыходу варожых войскаў?
3. Чым адрознівалася ўлада “першых Саветаў” ад польскай улады?
4. Якім было стаўленне людзей да атрадаў Арміі Краёўай, савецкіх і беларускіх партызанаў? Як ставіліся людзі да дзеяніасці антысавецкіх партызанскіх фармаванняў пасля вайны?
5. Чаму ў першыя пасляваенныя гады шмат насельніцтва выехала ў Польшу?

6. Ці існавала школа ў вашай мясцовасці? На якой мове вялося навучанне?

7. Якім было становішча каталіцкага касцёлу падчас вайны і ў першыя гады пасля яе?

Адказы рэспандэнтаў дазваляюць сцвярджаць наступнае:

1. Для ўсіх суразмоўцаў вайна пачалася ў верасні 1939 г. (напр., Эдвард Русін, 1916 г.н., в.Шынкаўцы: *Вайна пачалася з прыходу “рускіх”**; Юзэфа Салецкай, 1920 г.н., в. Васілевічы: *У 1939 г. пад самую восень пайшли рускія на палякаў*).

Трэба адзначыць, што ў свядомасці большасці насельніцтва Беларусі пачатак вайны звязаны з нападам гітлераўскай Германіі на СССР. Заўважым, што падобны погляд быў часткай савецкай схемы трактоўкі вайны: мірная праца савецкага народа была перарвана вераломнім нападам Германіі, а праз тры гады герайчна Чырвоная армія вызваліла ўласную тэрыторыю і ўсе падняволенія нацыстамі народы СССР. Падобнае бачанне вайны прадэмантстваў толькі адзін з рэспандэнтаў, які, як выяснялася, пераехаў на тэрыторыю Сапоцкінскага пасавету ў 1951 г. з усходняй часткі нашай краіны.

2. Адносіны да варожых (нямецкіх савецкіх) войскаў месціліся ў дыяпазоне – ад стражу да звыклага чакання, а што ж цяпер будзе? Ніхто не згадваў пра нейкую “радасць насельніцтва” з нагоды нібыта “вызвалення” ў 1939 г. Але таксама амаль ніхто не вызываў шкадавання з нагоды разгрому польскага войска (Станіслава Барсук, 1918 г.н., в. Васілевічы: *Удзень было спакойна, а ўначы прыйшли Саветы. Мы кінуліся ўцякаць і хавацца. У вёску мы вярнуліся праз два дні*; Іосіф Паўлючук, 1929 г.н., Сапоцкін: *У вёску заехалі сем савецкіх танкаў. Застрэлілі польскага афіцэра. Як пазналі, што афіцэр? У яго руکі былі белыя, без мазалёў. Прыйшли нелюдзі. Каб не тая вайна, то яны б да гэтага часу на палутарках ездзілі*; Уладыслаў Бараноўскі, 1914 г.н., в. Васілевічы: *Рускіх сустракалі і ні доб-*

* фрагменты адказаў рэспандэнтаў прыводзіцца па-беларуску. Падчас досьледаў большасць рэспандэнтаў адказвала на пытанні на той мове (польскай або беларускай), на якой да іх звярталіся ўдзельнікі экспедыцыі.

ра, і ні дрэнна. Чакалі, што будзе; Станіслаў Гоўгель, 1922 г.н., в. Селіванаўцы: Як сустракалі Саветаў? Ніяк не сустракалі. Была нейкая дзіўная армія. Мы іх называлі “чубарыкамі”, бо шапкі мелі дзіўныя. ...Людзі не хаваліся, бо не баяліся Саветаў. Адразу знайшліся свае дэпутаты, свае міліцыянеры. Пераважна гэта было бяднейшыя людзі.

Пры гэтым большасць суразмоўцаў распавядала пра польскія, рускія і нямецкія войскі, не ўжываючы прыметніка “нашыя”. Толькі два рэспандэнты выкарысталі гэтае слова (ужо згаданы Эдвард Русін, які быў сведкам арышту брыгаднага генерала Юзафа Ольшын-Вільчынскага, распавядаў, што са з'яўленнем рускіх “нашыя” (г.зн. польскія салдаты) началі ўцякаць; Юзэфа Салецкага наступным чынам распавядала пра адступленне польскіх войскаў: “Нашия палякі не мелі чым ваяваць. ...Нашия не стралялі, а толькі адступалі”).

Цікава, што прыметнік “нашыя” таксама быў аднойчы ўжыты пры пераказе пазіцыі беларусаў у 1939 г. Эдвард Сасімовіч (1931 г.н., в. Усенікі) распавядаў: *Калі немец напаў, то польскае войска ўцяклі. Немец у грудзі, а бальшавікі ў спіну ўдарылі польскому салдату. Беларусы казалі: Нашия ідуць. Гаварылі, каб здаваліся не немцу, а бальшавікам. А тыя ўсіх афіцэраў рассстралялі. У сястры майго бацькі сын быў ксянідзом. Бальшавікі схапілі яго ў касцёле, вывялі адтуль і забілі. На ім странаў было. Салдатаў не расстрэльвалі, расстрэльвалі вучоных, гэта значыць афіцэраў. Іх пазнавалі па руках.*

Аналіз адказаў на пытанне № 2 дазваляе сцвярджаць пэўную адчужданасць людзей ад ваюючых бакоў.

3. Тоё ж самае можна казаць пра адносіны да польскай, савецкай і нямецкай уладаў. Прыметнікі “свая” або “нашая” і ў гэтым выпадку практычна не ўжываліся. Адзінам выключэннем была Яніна Шылінская (1921 г.н., в. Каўняны), якая заяўвала: *Мы не жадалі далучэння да СССР, бо Саветы быў чужымі, а Польшча – усё ж такі свая краіна.*

Адказваючы на пытанне, якая ўлада была найлепшай і чаму, рэспандэнты звычайна згадвалі пра матэрыяльнае становішча, пра велічыню падаткаў. Дамінаўала крытычнае стаўленне да ўсіх названых уладаў. Чэслau Ганчыц (Сапоцкін, 1928 г.н.): *Што мы бачылі пры гэтай Польшчы? Нічога. Пры паляках нават цукру не было дзе купіць. Не было ніякіх заробкаў. А Саветы прыйшли, то забралі зямлю, задавілі народ падаткамі і мовы не ведалі; Уладыслаў Бараноўскі: За Пілсудскім было яку няволі. Гроши былі танныя, а ўсё вельмі дарагое. А пры Саветах людзі адразу навучыліся жыць – сталі красці, сталі піць; Станіслава Барсук: Розніцы паміж Саветамі і палякамі не было. Падаткі плацілі і адным, і другім.*

Толькі аднойчы ва ўспамінах прагучала ўпэўненае меркаванне, што ў Польшчы было найлепшай. Соф’я Кісялеўская (1912 г.н., в. Асташа) прызнавалася: *У 1918 г. была вайна, і Польшча перамагла Расею. Але, калі ж яна магла ўстаць на ногі? Мала часу прайшло. Калі б яшчэ пабыла Польшча, то было б як у Амерыцы. Лепей за ўсё было ў Польшчы. Хлеба заўсёды хапала...*

Зрэдку выказвалася адабрэнне дзейнасцю г.зв. “першых Саветаў”: Яўгенія Ермалаева, 1920 г.н., в. Шынкаўцы: *Людзі рускіх не баяліся. Яны ў маёнтку начапі калгас рабіць. Людзі начапі хадзіць туды на працу. У нас жа нічога не было. А ў маёнтку ўсё было. Пры Саветах добра было. Начальнікі былі добрыя; Ян Урублеўскі, 1912 г.н., в. Васілевічы: Саветы прыйшли і дали землю. Яны падзялілі маёнтак, які арэндавалі два жыдкі. Людзям спадабалася, што зямлю давалі.*

4. Стаўленне людзей да розных партызанскіх фармаванняў не залежала ад нацыянальнасці. Партызаны дзяліліся на “добрых” і “кепскіх” (або “партызанаў” і “бандытаў”) у залежнасці адтаго, ці рабавалі яны людзей, ці не. Чэслau Ганчыц: *Прыходзілі партызаны. Хацелі забраць паразы, але забралі карову. Яны ваявалі так: удзень спяць, а ўначы прыходзяць у вёску і патрабуюць сала; Генавефа Ашмян (1925 г.н., в. Асташа): У нас добрых партызанаў не было. Адныя бандыты былі, а не партызаны.*

Толькі аднойчы было ўжыта слова “нашыя”, але гэты прыметнік зусім не азначаў сімпатіі рэспандэнта да партызанаў: Яўгенія Ермалаева: *Партызаны былі рускі і нашы польскі. Рускія не рабавалі. Яны казалі: Дайце нам столькі, каб мы маглі жыць. А польскія самі ўсё забіралі. Яна ж признала, што найбольш баяліся пасля вайны: Пасля адыходу немцаў тут такое жахлівае начаплося бандыцтва. Людзей у хатах забівалі. Варта адзначыць амаль пастаяннае ўжыванне тэрміну “бандыты” ў дачыненні да пасляваенных партызанаў.*

Усе без выключэння суразмоўцы негатыўна ацэньвалі дзейнасць антыса-вецкіх партызанскіх групав пасля вайны. І гэта нягледзячы на тое, што асноўную масу гэтих новых партызанаў складала мясцовая польскае насельніцтва, якое, паводле ўспамінаў, змагалася за вяртанне польскай дзяржаўнасці. Уладыслau Бараноўскі: *Пасля вайны былі групы, якія хацелі Польшчу адваяваць. Хадзілі да 1950 г. Удзень працавалі, а ўначы ішлі ў лес і ваявалі. Кралі, забіралі кабаноў; Яніна Шылінская (1921 г.н., в. Каўняны): Партызаны пасля вайны хацелі скінуць Савецкую ўладу і вярнуць Польшчу. Юзэфа Салецкая: Пасля вайны партызанаў ужо не было, былі толькі бандыты.... Людзі баяліся тых бандытаў. Яны шмат каго забілі. ...Называлі іх “скідваі боты”. У вайну людзі так не баяліся, як пасля яе; Станіслаў Гойгель: Партызаны-бандыты тут былі пасля вайны. Толькі людзей рабавалі. Зайдуць у хату і ўсё забіраюць. Потым Саветы ўсіх пералавілі і судзілі; Зыгмунт Крышын (1925 г.н., в. Селіванаўцы): Былі ў нас тут зійшыя партызаны з Літвы. Яны нічога добра га не зрабілі, толькі ўсё забіралі ў людзей і крычалі: “Скідваі боты”, каб забраць іх разам са штанамі; Генрык Казакевіч (1925 г.н., в. Яцвэзь): Сястра выйшла замуж за рускага афіцэра з першых Саветаў. Партызаны (ужо пасля адыходу немцаў) забілі і яе і бацьку. Бацька быў дэпутатам, і яны думалі, што ён выдастъ. Гэта бандыты былі, а не партызаны. Хадзілі і людзям шкоду рабілі. Рускія іх трапалі, як катоў. Прапалітычныя мэты партызанскай вайны людзі не ведалі, ці ставіліся да іх досыць*

крытычна. Адзін з суразмоўцаў нават пажартаваў, што *партызаны ваявалі за Польску ад можа да можа, а стаціца – Гожа*^{*}.

5. Галоўнай прычынай шматлікага выязду ў Польшчу ў першыя паслявайенныя гады быў страх перад Саветамі і нежаданне прымату савецкіх нормы жыцця, у прыватнасці, ісці ў калгасы або плаціць велізарныя падаткі (напр., Чэслай Ганчыц: *Пры другіх Саветах шмат народу паехала ў Польшчу, бо тут зусім задавілі падаткамі; Яніна Шылінская: Баяліся бальшавікоў. Прадавалі ўсё... Людзі ехалі самі, ніхто не гнаў, бо не жадалі ісці ў калгас*).

Большасць рэспандэнтаў таксама рыхтавалася да выязду, але ці па сямейных абставінах, ці па прычыне адмовы ў дазволе на выезд засталася на месцы. Праўда, былі і іншыя прычыны: Яўгенія Ермалаева: *Пасля вайны шмат народу выехала ў Польшчу. А я не паехала. Не хацела жыць пры паляках; Яніна Шылінская: Пасля вайны шмат людей выехала з вёскі ў Польшчу. Я не паехала, бо мела пяцерых дзетак, а мы паучулі, што будуць “садзіць” на наўмецкую зямлю. ... Я не шкадую, бо тут мая Радзіма; Ядвіга Кадзіс, в. Усенікі: Чаму не выехала? Дык палякі горшыя за бальшавікоў!*

Аднак большасць рэспандэнтаў шкадавала, што засталася ў Беларусі. Праўда, гэтае шкадаванне часцяком выклікалася толькі тым, што на сённяшні дзень адзінага жывёя сваякі знаходзяцца ў Польшчы.

6. Адказы на пытанне пра школу і мову навучання звычайна былі пазбаўленыя выразных эмоцый. Людзі адказвалі адназначна і мелі цяжкасці з вызначэннем мовы навучання пасля прыходу “першых Саветаў”. На падставе ўспамінаў можна сцвярджаць, што ўсеагульнага пераходу навучання на расейскую або беларускую мову не адбылося. У большасці вясковых школ засталіся быльш польскія настаўнікі, чаго не было, напр., у Гародні, дзе амаль усе польскія настаўнікі былі альбо звольненыя, альбо вывезеныя, як казалі, “на белыя мядведзі”. Напрыклад, у Радзівілках засталася польскамоўная школа, хоць настаўнікі замянілі (Леанціна Садкоўская, 1932 г.н., в. Пісчаны). Іосіф Паўлоўскі распавядаў, што тых, хто добра вучыўся, вазілі на экспкурсію ў Расею: *Мой бацька вельмі баяўся, што за добрую вучобу і я туды магу паехаць. У школе была добрая бібліятэка. Памятаю, што чытаў кнігі Генрыка Сянкевіча. У в. Селіванаўцы была ўведзеная расейская мова навучання, але засталіся даваенныя настаўнікі (Станіслава Барсук). Ва ўмовах наўмецкай акупацыі школы ў Сапоцкінскім рэгіёне практична адсутнічалі. Па меншай меры, не было афіцыйна дазволеных школаў. У Селіванаўцах існавала тайная школа (Валерыян Валінскі, 1929 г.н.). Толькі аднойчы рэспандэнт згадаў пра больш актыўную пазіцыю ў абароне польскай мовы ў школе. Ужо пасля вайны “другія Саветы” перавялі школу ў Васілевічах на расейскую мову. Аднак пасля шматлікіх патрабаванняў людзей польская мова пачала вывучацца (Уладыслаў Бараноўскі).*

* Гожа – гэта вёска, цэнтр сельсавету на тэрыторыі Гарадзенскага раёну.

Адказы рэспандэнтаў не дазваляюць сцвярджаць, што праблема мовы навучання была адной з найбольш хвалюочных для мясцовага насельніцтва. Толькі адна суразмоўца (Марыя Кулеш, 1922 г.н., в. Усенікі) згадала, што бацькі не пусцілі яе ў “рускую школу”, і прыйшлося хадзіць у “польскую”, што знаходзілася на тэрыторыі Літвы. Аднак факттар мовы ўсё ж такі адзыгryваў істотную ролю. На-прыклад, існаванне розных этнонімаў у рэгіёне (“палякі-русыны” і “палякі-мазуры”) рэспандэнты тлумачылі моўнымі адметнасцямі. Станіслаў Гоўгель: *Мы ўсе слаба размаўлялі па-польску. Спачатку тут быў рускія, потым палякі прыйшли.* Дык вось нас і празвалі палякамі-русынамі. А далей на заходзе жывуць палякі-мазуры. У нас тут больш па-простаму размаўляюць. А вось у Сапоцкіне і Гарачках размаўляюць па-польску. А ў Ятвязі – па-простаму. Чортяго ведае, чаму так атрымалася; Марыя Кулеш: У нас (в. Усенікі – А.С.) гавораць па-просту, па-польску і па-руську. А ў Асташы ўжо маюць сваю размову. Хто па-руську гаворыў, то таго навярнулі і цяпер гаворыць па-польску. У Радзівілках і цяперу крамепа-польску. Калі па-руську гаворыш, то як глухія робяцца; Эдвард Сасімовіч: У Радзі-вілках па-польску гавораць. Слова па-беларуску не спачуеш. У нас больш па-бела-руську. Нас называлі “палякі-русыны”, а мы іх – “палякі-мазуры”.

7. Значна большая эмоцыі выклікалі пытанні, звязаныя з рэлігійным жыццём. Прычым не цікка было заўважыць, што каталіцызм многіх рэспандэнтаў выходзіць за канфесійныя рамкі і з'яўляецца часткай нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Магчыма, менавіта таму размовы пра лёс касцёла і яго вернікаў падчас вайны і пасля яе дазволілі заўважыць найбольш актыўную жыццёвую пазіцыю.

Успаміны дазваляюць сцвярджаць, што актыўнае рэлігійнае жыццё каталяцкіх парафій Сапоцкінскага рэгіёну не перапынялася да прыходу “другіх Саветаў”. Падчас вайны дзейнічалі касцёлы ў Сапоцкіне, Адамовічах, Селіванаўцах, Галынцы. Ксяндзы карысталіся вялікім аўтарытэтам, пра што між іншым сведчыць тое, што людзі помніць іхімёны. Амаль усе ксяндзы, перажыўшыя вайну, былі арыштаваны ў 1944 – 1945 гг. Адначасна ўлады началі зачыніць касцёлы, напрыклад, у в. Зарэчча. Аднак вернікі аказалі супраціў. У в. Селіванаўцы, дзе некалькі гадоў не было ксяндза, людзі не дазволілі зліквідаваць касцёл і перайшлі на пэўнае рэлігійнае самаабслугоўванне. Стараста парадзіў мяў ключы, і людзі хадзілі і маліліся (Станіслаў Гоўгель). У 1947 г. Эдвард Русін з в. Шынкаўцы адкапаў касцельныя званы, павесіў іху звяніцы і сам пачаў звяніць. Па яго словам, людзі прыходзілі да касцёлу, маліліся і плакалі. У tym жа годзе Э.Русіна асуздзілі як “агітатара, які ўмацаваў касцёл”. Разам з ім судзілі двух ксяндзоў. Людзі спачувалі ксяндзам, аднадушна асуджалі палітыку гвалтоўнай атэізацыі і прыводзілі шматлікія прыклады парушэння ўведзеных уладамі забаронаў: *Пасля немцаў Саветы ўзяліся за касцёл. Нельга было хрысціць дзяцей, вадзіць у касцёл. Рускія ўсё забаранілі. Ідзеши у касцёл, а яны стаяць у браме. А калі ідзеши і хрысціш, то з працы выганаюць. Дык вазілі дзяцей хрысціць па начах. Ксёндз ніколі не адмаўляў. Хоць ксяндзам пагражалі, але яны казалі: Дзяцей трэба хрысціць* (Салецкая Юзэфа, 1920

г.н., в. Васілевічы). Звесткі пра варварскае знішчэнне ў Гародні касцёла Унебаў-зияція Найсвяцейшай Маці Боскай (гзв. “Фары Вітаўта”) выклікалі абурэнне ся-род людзей, аднак выступаць у адкрытую супраць улады баяліся.

Вынікі палявых досьледаў дазваляюць падысці да праблемы этнічных і палі-тычных складовых нацыянальнай самаідэнтыфікацыі польскага насельніцтва беларуска-польскага паўумежжа з пазіцый яго гістарычнай памяці. Відавочна, што гістарычная памяць большасці рэспандэнтаў пазбаўлена ідэі каштоўнасці польскай нацыянальнай дзяржавы, якая з’яўляецца адным з важнейшых кампанентаў польскай нацыянальнай ідэі. Наогул адсутнічаюць выразныя сімпатыі практична да ўсіх дзяржаваў, у склад якіх уваходзіў Сапоцкінскі рэгіён. То ж самае можна казаць і пра Рэспубліку Беларусь. Складалася ўражанне, што большасць суразмоў-цаў проста не адчувае і не ўсведамляе ўласнага беларускага грамадзянства. Палі-тычная (дзяржаўная) аснова працэсу нацыянальнай самаідэнтыфікацыі адсутні-чае. Ідэнтыфікацыя ў большай ступені грунтуецца на ўсведамленні мясцовага паходжання, на своеасаблівай тутэйшасці або рэгіонализме і пэўных этнічных і канфесійных фактарах. Прыйметную ролю адыгрывае мова. Дастаткова згадаць пра існаванне этонімаў “палякі-русіны” і “палякі-мазуры”, што звязваецца рэспандэнтамі з моўнымі асаблівасцямі ўсходняй і заходняй частак Сапоцкінскага рэгіёну. Але больш істотным фактам з’яўляецца каталіцкае веравызнанне. У вялікай ступені польскасць атаясамліваецца з каталіцызмам і польская самаідэн-тифікацыя грунтуецца на прыналежнасці да рыма-каталіцкага касцёлу. Прыйчым рашающую ролю адыгрываюць не асаблівасці веры і рэгулярнасць рэлігійнай практикі, а сам факт хрышчэння ў касцёле.

Матэрыялы палявых досьледаў таксама дазваляюць сцвярджаць, што падзеі Другой сусветнай вайны (прыход “першых Саветаў”, антыпольскія мерапрыем-ствы, нацыянальная палітыка нямецкіх уладаў (Э.Русін: пры афармленні папераў на вызыв у Германію ўсе запісваліся палякамі, бо “рускім” маглі помсіць), пры-ход “другіх Саветаў” і гвалтоўная атэізацыя) спрыялі набыццю “тутэйшымі” на-цыянальнай свядомасці. Аднак “тутэйшасць” як падставовая ідэя існавання і све-таўспрыяцца засталася дамінуючай рысай самасвядомасці людзей, якія нарадзі-ліся яшчэ да вайны.